

# Незабыўны водар маліхуа

Чароўнае ўражанне засталося ў на-  
ведальнікаў «Бібліяночы» ў Нацы-  
янальной бібліятэцы Беларусі, якім  
пашчасціла трапіць на прэм'ернае  
выступленне кітайскага харавога  
калектыву «LoveMusicTeam». Хор  
быў створаны пяць гадоў таму ў  
Беларускім дзяржаўным педагогіч-  
ным універсітэце імя Максіма Танка  
на факультэце эстэтычнага выхава-  
ння. Канцэртная праграма скла-  
лася з размайтых па жанры твораў,  
класічных і сучасных, што выконва-  
юцца на розных мовах. Дырыжора-  
мі выступаюць студэнты, удзельнікі  
ансамбля. Кіраўнік харавога калек-  
тыву, Валянціна Вінлярская, старшы  
выйкладчык кафедры музична-педа-  
гагічнай адукацыі, падзялілася до-  
сведам у многім унікальнай працы  
з замежнымі студэнтамі і гісторыяй  
стварэння калектыву.

— Валянціна Аляксандраўна, як  
з'явілася ідэя стварэння хору на фа-  
культэце?

У 2018 годзе на факультэце ўзні-  
кла неабходнасць пaeздki ў Кітай: наш  
універсітэт заключыў дамову з Наньян-  
скім тэхнолагічным кітайскім універ-  
сітэтам, і трэба было накіраваць туды на  
стажыроўку выкладчыка. Так, паехала  
я і працавала там з кітайскімі студэн-  
тамі: выкладала фартэпіана. Было два з  
полові месцы цудоўнай, хоць у мно-  
гім і складанай працы, без ведання мовы  
і перакладчыка. Стаялі побач два раблі:  
я паказвала практикаванні, а навучэн-  
цы спрабавалі падтрымкі, разумелі адно  
аднаго праз перакладчык у тэлефонах.  
Атмасфера стварылася добрая, з'явіліся  
першыя поспехі, і кіраўніцтва хацела,  
каб я засталася. Але не вярнуцца я не ма-  
гла... Калі ж вярнулася, мне і прапанавалі  
ўзяць хор з дваццаці замежных студэн-  
таў, астатнія далучыліся потым.

На нашым факультэце многія кітайцы  
вучацца з першага курса, а яшчэ ёсьць  
праграма «2+2», калі па дамоўленас-  
ці з Лаянскім педагогічным кітайскім  
універсітэтам студэнты прыязджают  
толькі на трэці курс, правучыўшыся два  
гады ў сябе. Часу ў нас мала: адна га-  
дзіна на тыдзень дырыжыравання і  
дзве альбо чатыры гадзіны хору, у за-  
лежнасці ад вучэбнага плану, таму пра-  
цуем вельмі інтэнсіўна, кожная хвіліна  
каштоўная. Да дысцыпліны прывыклі,  
хаця спачатку былі пэўныя праблемы  
са спазненнямі.

Адукацыя музичная давузаўская ў іх  
рэзона. Школы там прыватныя, ва ўсіх  
рэзонах прыярытэты, базы агульной  
няма, прадметаў гармонія і сальфеджыя  
няма не ведаюць. Сістэма выкладання  
адрозніваецца ад ёўрапейскай. У агуль-  
наадукацыйнай школе — толькі пер-  
шапачатковая рытміка і спевы — і ўсё.  
Далей кожны займаецца тым інструмен-  
там, якім хоча, альбо толькі вакалам...

Натуральная, не ва ўсіх студэнтаў ад-  
ноўка добрая падрыхтоўка: у не-  
каторых не было каардынацыі слыху  
і голасу, у іншых слых не вельмі добра  
развіты. Але ў хоры ўсё выправілася за  
кошт метадычнай мэтанакіраванай пра-  
цы на працягу некалькіх гадоў. Хай такі  
студэнт не будзе співаць самастойна,  
а толькі ў партыі, ён зможа падстроіць  
свой голас ва ўнісон, каб співаць чыста.

— Вы з нуля стварылі калектыв, які  
можа збіраць поўныя залы...

— Мы доўга не выступалі, бо напра-  
цоўвалі рэпертуар. Выйсіц да гледача —  
вялікая адказнасць. Павінен быць і ма-  
тэрыял добры, і выкананне выключнае.

Сцэна выканануць вельмі патрэбна. Але  
мы не можам выкарыстоўваць як эк-  
перыментальную пляцоўку, бо артысты  
павінны несці людзям радасць, зрабіць  
свята — усё мусіць быць якасна. І толькі  
якіер адчуле ў сябе гатоўнасць да гэтага.

Спрыяла тое, што дыстанцыйна  
мы шмат удзельнічалі ў конкурсах —



У цэнтры — кіраўнік харавога калектыву «LoveMusicTeam» Валянціна Вінлярская.

запісвалі відэа і адсыпалі на спаборніцтвы. Нас сталі добра ацэніваць, і гэта на-  
тхніла. На апошнім з іх — конкурсе імя Стравінскага, дзе сярод членau журы  
былі спецыялісты з Пецярбургскай кан-  
серваторыі, — мы занялі першае месца.  
Ішлі такім шляхам, каб адчуваць зва-  
ротную сувязь...

Цяпер выступаем і ў школах, і ў бі-  
бліятэках, прывыкаем выходзіць на  
сцэну, каб развівацца далей... Мая га-  
лоўная задача — каб студэнты атры-  
малі сцэнічны досвед як музыканты.  
Тым больш што дырыжорская професія  
для іх новая, яны ёй ніколі не займалі-  
ся — толькі ў нашай ВНУ. Вельмі мала  
гадзін — усяго адна на тыдзень, і такія  
складаныя творы паспяваем ставіць!  
У маіх выхаванцаў закладзены дух спа-  
борніцтва, імкненне дасягнучы добрых  
вынікаў, што вельмі дапамагае. Таму  
і бяром няпростыя творы — студэнтам  
цікава, яны ўсведамляюць, што растуць  
з кожным пераадоленнем.

## А як складаўся ваш рэпертуар?

Пачыналі мы з самых папулярных  
твораў. Напрыклад, «Маліхуа» (у пера-  
кладзе з кітайскай мовы — язмін) —  
песня, якую співаюць ва ўсім свеце. Мы  
выконваем яе ў аранжыроўцы брытан-  
скага кампазітара. Як яна трапіла да нас?  
Гэта яркі прыклад таго, з якіх незвычай-  
ных момантаў складаецца наша праг-  
рама — з самых адметных «перлінак»,  
выцягнутых з розных закуткоў, быццам  
са скарбонкі.

«Маліхуа» я цікавіцца пачула ў выка-  
нанні мужчынскага хору Оксфардска-  
га ўніверсітэта. Песня гэтая народная,  
і яе адметная аранжыроўка, якую зрабіў  
адзін з удзельнікаў хору, Джон Клэпхэм,  
вельмі спадабалася. Мы напісалі яму  
ліст з просьбай выслаць ноты. Неўза-  
баве ён адказаў, адгукнуўся на просьбу!  
Мы пераклалі песню на змяшаны хор,  
адрэдагавалі, дабавілі сола — і студэнты  
з задавальненнем яе выконваюць!

Рэпертуар люблю нераспаўсюджа-  
ны, мне цікава адкрываць патэнцыял  
музыкі і рабіць яе самабытнай, такой,  
як адчуваю, — і натхняю гэтым моладзю.  
Студэнты ўключаюцца ў прак-  
цэ — мы пачынаем развівацца разам:  
і яны, і я, і бо і для мяне гэта новы ма-  
тэрыял, які ніколі ні з якім хорам не  
апрабоўваўся. Пачынаем з нуля, ад за-  
свяення матэрыялу да яго шліфоўкі,  
і адчуваём у гэтым асалоду. Студэнты,  
як і ўсе, не любяць вучыць, бо гэта ня-  
проста. А пасля, бывае, спрабуем мя-  
ніць трактоўкі. Але ж асаблівасць кітай-  
скіх студэнтаў у тым, што трактоўкі ім  
трэба адрэзу даўаць: у іх ўсё навучанне  
заснавана на бясконцым паўторы. Па-  
ніцца самастойнай работы, каб нешта  
дадумаць самім, у іх німа, гэта ўвогу-  
ле адсутнічае ў кітайскай педагогічнай  
традыцыі, усё адбываецца толькі на  
трэнінгу. Затое ім не надакучвае да бяс-  
концасці трэніраваць выкананне: вось  
чаму яны такія тэхнічныя музыканты.

герой урэшце супраціўляецца і даво-  
дзіць, што мае права на ўласнае жыццё:  
«Я вас вельмі люблю, але чаму я павінен  
 vas слухацца?» Гэта сур'ёзны сэнсавы  
кавалак! А заканчваецца канфлікт па-  
слі апафеозу перамір'ем: усе танцуюць  
вальс, свята працягваецца. Маўляю, мы  
цябе пачулі. Песня яркая, сцэнічная,  
студэнтам падабаецца — яны ў ёй праз  
музыку прымяраюць на сябе розныя  
ролі і самавыяўляюцца! Два гады пра-  
цавалі над гэтай песней — яна стала  
любімай...

А рускую народную песню «Нішто  
ў полі не кальшацца» я выпадкова  
пачула на YouTube ў выкананні Ака-  
дэмічнага кітайскага хору на кітай-  
скай мове. Мне захапіла незвычайнае  
трансформацыя кітайскай мовы, якая  
пад уздзеяннем рускай мелодыкі зма-  
гла раскрыць свае патаемныя моўныя  
асаблівасці. На слых мы знялі словаў, бо  
ноты засталіся тая ж, што і былі ў ап-  
рацоўцы Івана Панамаркова. Студэнты  
зівічна пачулы і даболі хутка.

Цяпер у нашым рэпертуары 15 тво-  
раў у розных стылях, сярод іх — і ду-  
хоўная музыка, і сучасная. Вядома ж,  
моладзі бліжэй сучасная, але я спрабую  
навучыць іх умению выконваць розныя  
тэхнічныя творы з розных эпох і жан-  
раў. Так, у нас ёсьць нават руская правас-  
лаўная музыка. Самі студэнты не ўва-  
цяркаўленыя, толькі некалькі каталікоў  
сярод іх, у іншых бабулі-дзядулі — бу-  
дысты, але большасць не мае да рэлігіі  
ніякіх адносін. Але каб добра співаць  
духоўную музыку, трэба мець духоўны  
досвед... І тут ёсьць месца цуду! Ня-  
даўна мы співалі твор Кірыла Волкава  
«К Богородице прилежно ныне при-  
тецем». Гэта выбітны маскоўскі кам-  
пазітар, яго твор заснаваны на двухгаль-  
лосі, напісаным у стылізацыі знамен-  
нага распеву, музыка вельмі глыбокая.

Што тычыцца пошуку музыкі і яе сэнсу,  
да такога яны не звыклі. Таму, калі я на-  
зяўршальных этапах пачынаю казаць:  
«А давайце тут нешта зменім! — у іх  
шок! Яны пратэстуюць, кажуць: «Не-не-  
не! Трэба было адрэзу!..» Але я іх пры-  
вучаю не баяцца творчасці і быць гато-  
вымі да любых змен, і цяпер ужо яны на-  
адной хвалі са мной, што вельмі радуе!

## Вы для сваіх падапечных больш, чым проста кіраўнік...

Так, але вернемся да рэпертуару.  
Песню «Новы год у коле сям'і», якой  
зяўршыўся канцэрт, напісаў вядомы  
кампазітар Цзін Чэн Чжы. У яго свой  
харавы калектыў у Кітай, вельмі многа  
песень. Мы выконваем два яго творы.  
Першы — кампазіцыя «Павер у сябе».  
«Новы год» — нашмат больш складаная,  
мы рабілі яе досыць доўга. Там дзве  
часткі, у якіх задзейнічаны труба і барабан,  
што няпроста было звесці.



Выступленне харавога калектыву «LoveMusicTeam». Дырыжыруе Хуан Цзяахаа.

Фота аўтара.

Акрамя таго, пастаноўка складзена  
з элементамі тэатралізацыі. Каб пера-  
даць вобраз найбольш эфектнага, у прак-  
цэ падрыхтоўкі мы самі і прыдумляі  
асабліве сцэнічнае выкананне. Студэн-  
ты цудоўна зразумелі сэнс песні, а трак-  
тоўку мы зрабіў ў выглядзе імітацыі.  
Сюжэт традыцыйны: да бацькоў пры-  
язджае малады чалавек сустракаць Новы  
год — свята, самае галоўнае для кітай-  
цаў, калі ў першы дзень яны ўсе павін-  
ны быць у коле сям'і (і толькі на другі  
і трэці дзень могуць пайсці спачатку да  
свяякоў, а потым да сяброў — гэта рыту-  
ал). І вось па вяртанні ў сям'ю маладога  
чалавека пачынаюць вучыць жыццю —  
бацькі, сусед-бізнесмен, які гаворыць,  
маўляю, навошта табе вучыцца, пагля-  
дзі: я ж не вучыўся, але затое маю шмат  
грошей, давай і ты, як я... Прыходзяць  
суседкі і паддакваюць... Адпускаюць  
рэплікі цётачкі, бацькі распітваюць,  
а чаму ён не ажэніца — высвятляюць  
адносіны. У выніку пачынаецца танец на-  
шкітал рэпа — гэта эпізод, калі галоўны

І вось не ведаю, за кошт чаго, як і што на  
іх дзейнічае, але, нічога не разумеочы,  
толькі доўга распітваючы склады, ін-  
туітыўна яны робяць усё правільна!  
Гэта фантастычна, гэта здзіўляе: адчу-  
ваюць далёкую ад іх традыцый музыку!  
Якім чутцем? Магчыма, праз тое, што  
па сваій прыродзе кітайцы вельмі муз-  
ычныя. Я не навязваю, а проста хачу,  
каб усё было глыбока асэнсавана, адчу-  
ты ўсе інтанцыі...

## Неўзабаве студэнты атрымаюць дыпломы аб сканчэнні ўніверсітэта...

— У хуткім часе ўдзельнікі хору вяр-  
таюцца ў Кітай. Таму цяпер наша зада-  
ча — перакласці многія песні на кітай-  
скую мову. Мне хочацца, каб маладыя  
спецыялісты ў сябе на радзіме папу-  
лярызавалі розную музыку, бо ў Кітай  
найчасцей співаюць нацыянальнае.  
Чаму б не разнастайць іспанскімі кам-  
пазітарамі, філіпінскімі ці іншымі? Хо-  
чацца адаптаваць харавую літаратуру,  
каб яна распайсюджалася ў Кітай.

Гутарыла Яна БУДОВІЧ